

**Белорусский государственный университет
Экономический факультет
Кафедра международной политической экономики**

**Аннотация к дипломной работе
«Эффективность деятельности организации: сущность, оценка и
пути повышения»**

**Лешкевич Диана Владимировна,
научный руководитель: Коган Анна Аркадьевна**

2025 г.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит: 79 страниц, 13 рисунков, 17 таблиц, 51 источник, 2 приложения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, РИСКИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, АУДИТ.

Объект исследования – деятельность ООО «Б1 Аудиторские услуги».

Предмет исследования – эффективность деятельности организации на примере ООО «Б1 Аудиторские услуги».

Цель исследования – провести комплексный анализ эффективности деятельности ООО «Б1 Аудиторские услуги» и обосновать мероприятия по её повышению.

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, метод анализа причинно-следственных связей.

В дипломной работе рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности организации в условиях цифровой трансформации. В рамках исследования проанализированы теоритические основы возникновения понятия «эффективность», исследованы подходы к ее оценке, а также изучено влияние цифровизации на деятельность компании, с учетом потенциальных рисков, связанных с внедрением информационных технологий в бизнес-процессы компании.

Автор дипломной работы подтверждает, что приведённый в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

У дыпломную работу ўваходзяць 79 старонак, 13 малюнкаў, 17 табліцы, 51 крыніца, 2 дадатка.

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ЛІЧБАВІЗАЦЫЯ ЭКАНОМІКІ, РЫЗЫКІ, РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ЛІКВІДНАСЦЬ, ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, АЎДЫТ.

Аб'ект даследавання – эфектыўнасць дзейнасці кампаніі на прыкладзе ТАА «Б1 Аўдытарскія паслугі».

Прадмет даследавання – аналіз фінансава-гаспадарчай дзейнасці кампаніі ТАА «Б1 Аўдытарскія паслугі» і распрацоўка прапаноў па яе паляпшэнню.

Мэта даследавання - правесці комплексны аналіз эфектыўнасці дзейнасці ТАА «Б1 Аўдытарскія паслугі» і абгрунтаваць мерапрыемствы па яе павышэнні.

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне, метады аналізу прычынна-следчых сувязяў.

У дыпломнай працы разглядаюцца пытанні павышэння эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі ва ўмовах лічбавай трансфармацыі. У рамках даследавання прааналізаваны тэарэтычныя асновы ўзнікнення паняцця «эфектыўнасць», даследаваны падыходы да яе ацэнцы, а таксама разгледжаны ўплыў цыфравізацыі на дзейнасць кампаніі, з улікам патэнцыйных рызык, звязаных з укараненнем інфармацыйных тэхналогій у бізнес-працэсы кампаніі.

Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ABSTRACT

Degree work contains 79 pages, 13 figures, 17 tables, 2 appendix, 51 used sources.

EFFICIENCY, DIGITALIZATION OF THE ECONOMY, RISKS, PROFITABILITY, LIQUIDITY, SOLVENCY, AUDIT.

The object of the research is the activity of B1 Audit Services LLC.

The subject of the research is the effectiveness of the organization's activities using the example of B1 Audit Services LLC.

The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the performance of B1 Audit Services LLC and to justify measures to improve it.

Research methods: analysis, synthesis, comparison, generalization, method of analysis of causal relationships.

The degree work discusses the issues of increasing the efficiency of an organization in the context of digital transformation. The study analyzes the theoretical foundations of the concept of "efficiency", examines approaches to its assessment, and examines the impact of digitalization on the company's operations, taking into account the potential risks associated with the introduction of information technology into the company's business processes.

The author of the degree work confirms that it is given in the settlement and analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological principles and concepts are accompanied by references to their authors.